



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

У выхадныя будзе халаднавата

У гэту суботу надвор'е ў Беларусі пагоршыць цыклон, паведамляе карэспандэнт БЕЛТА галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідромэаэа-цэнтра Волга Фядотава. Пройдуць дажджы. Уначы і раніцай у Го-мельскай і Магілёўскай абласцях дажджы чакаюцца моцныя. У паў-ночных раёнах краіны магчымы мокры снег. Уначы тэмпература па-ветра будзе вагацца ад нуля градусаў па поўначы краіны да 10 граду-саў цяпла на паўднёвым усходзе. Удзень яна складзе 2-7 градусаў цяпла, у Гомельскай вобласці — да плюс 10.

У нядзелю месцамі пройдуць дажджы, магчымы мокры снег. Уначы тэмпература паветра складзе ад мінус 2 градусаў на поўначы да плюс 4 градусаў у паўднёвых раёнах краіны. Удзень яна не перавысіць 3-9 градусаў цяпла.

Паводле пянарадных прагнозаў сіноптыкаў, у пачатку наступнага тыдня пад уплывам Скандынаўскага антыцыклону ў Беларусі будзе пераважна без ападкаў. Толькі ў Гомельскай і Брэсцкай абласцях ча-каюцца кароткачасовыя апады ў выглядзе дажджу і мокрага снегу. У начыня гадзіны тэмпература паветра будзе вагацца ад мінус 3 да плюс 3 градусаў, у Гомельскай вобласці да 5 градусаў вышэй за нуль. Удзень яна складзе 6-11 градусаў цяпла. Такое надвор'е будзе да канца наступнага тыдня.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «З'яўляюцца новыя эканамічныя магчымасці для расіі выгадна і беларусі»

Аб гэтым заявіў 19 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы са старшынёй ура-да Расіі Віктарам Зубковым.

Расія з'яўляецца буйнейшым эканамічным партнёрам Беларусі, на яе долю прыпадае амаль паловіна аб'ёму знешняга гандлю нашай краіны. «Багаты пакупнік — заўсёды выгадны суседз», — дадаў беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы павіншаваў Віктара Зубкова з высокім назначэннем. «Пасада старшыні ўрада — но-ша значная, таму што даводзіцца вырашаць шэраг праблем. Аднак сёння гэтыя праблемы добра акрэслі-ліся, што ўжо можна расцэньваць як крок да іх вы-рашэння», — сказаў Прэзідэнт Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў, што Вік-тар Зубкоў раней не адзін раз бываў у нашай краі-не і аказаў дапамогу ў арганізацыі фінансавана ма-ніторынгу ў Беларусі.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «Беларусь павінна скарыстаць рост попыту на прадукты харчавання ў свеце»

Аб гэтым заявіў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, наведаючы Валожынскі раён.

«Патрэбнасці ў прадуктах харчавання будуць расці кожны год. Цэны сёння такія, што мы можам зарабіць добрыя грошы. У прыватнасці, цэны на малочную прадукцыю — тое, што мы вырабляем у дастатко-вай колькасці, — у свеце вялізныя, і мы павінны скарыстаць гэты мо-мант», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка прывёў словы старшыні ўрада Расіі Віктара Зубкова, які на сустрэчы з кіраўніком беларускай дзяржавы адзначыў, што ў Расіі энжыяўца пошліны на ўвоз мясной і малочнай прадукцыі.

«Расіян гавораць — толькі давайце прадукцыю. Нашы сяляне ўпершы-ню ў гісторыі могуць зарабіць добрыя грошы на сельгаспадарчым прадукцыі», — дадаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ўсё большы попыт на малочную прадукцыю назіраецца ў арабскіх краінах і Кітаі. У сувязі з гэтым ужо сёння неабходна пашыраць і павялічваць аб'ёмы вытворчасці сельска-гаспадарчай прадукцыі ў Беларусі. Акрамя таго, паводле слоў Прэзі-дэнта, сёння важна павышаць эфектыўнасць работы ў АПК.

«Неабходна выйсці на 10-працэнтную рэнтабельнасць работы сель-гасарганізацыі без даташчы», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

У Беларусі ў гэтым годзе дзякуючы вырошчванню ўласнай кукурузы на зерне ўдалося эканамічна амаль \$100 млн, сказаў Прэзідэнт Беларусі, наведваючы СВК «Пяршы-2003». «З будучага года неабходна ўдзяліць першараднае значэнне якасці. Кукурузай трэба займацца прадметна і якасна. У гэтым годзе мы зрабілі першы крок, наступным павінен стаць выхад на вышэйшую якасную паказчык», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка даручыў палічыць рэнтабельнасць і эфектыў-насць вытворчасці кукурузы на зерне. «Пытанне нумар адзін — не па-мыліцца. Трэба ўсё цэляры палічыць і з будучага года пачынаць дзейні-чаць», — сказаў Прэзідэнт. Ён таксама адзначыў, што неабходна павя-лічыць закупку насення кукурузы за мяжой.

БЕЛТА.

РАЗВЯДЗЕННЕ АСЯТРОВЫХ РЫБ АДНЫМ З ПЕРШЫХ У БЕЛАРУСІ ПАЧАЎ ЗАЙМАЦЬ ДАСЛЕДНЫ РЫБГАС «СЯЛЕН»

Развядзенне асятровых рыб адным з першых у Беларусі па-чаў займацца доследны рыбгас «Сялен» Бярозаўскага раёна. Ленскі асятр, завезены сюды з Расіі, хутка набірае вагу і ўжо другі год запар бліжэйшая ніва гаспадаркі пастаўляе на спажа-вешкі прылавак гэтую рэдкаю і каштоўную пароду.

— Каля 20 тон асятра паві-нен прадаць сёлета «Сялен», — кажа дырэктар гаспадаркі Юрый Міхайлавіч Бажнаў.

— Мы атрымалі небывалы да-гэтуль ураджай і іншай рыбы: карпа, амура, таўсталоўка. У сярэднім 20—25 цэнтнераў ры-бы з кожнага гектара сажалка-вай вады. Больш за дзве з па-ловай тысячы тон таварнай ры-бы нам неабходна рэалізаваць насельніцтву. Гэта ўпершыню, і калектыў задаволены вынікамі.

Кіраўнік рыбгаса заўважаў, што і сёлета зноў адчуваюцца якасці ў рэалізацыі выгалава-най рыбы і 70 працэнтаў ура-джаю даводзіцца прадаваць са-мім непасрэдна з аўтамашыны.

На здымку: рабочыя-рыба-воды Аляксандр МАІАХАЎ (на першым плане) і Аляксандр КО-ЛАС у асятровым гадавальніку з рыбай 3-гадовага ўзросту.

ПРЭЗІДЭНТ БЕЛАРУСІ ВЫКАЗАЎ СПАЧУВАННІ ПЕРВЕЗУ МУШАРАФУ Ў СВЯЗІ З ГІБЕЛЛЮ ЛЮДЗЕЙ У ВЫНІКУ БУЙНОГА ТЭРАКТА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага на-рода і сябе асабіста выказаў глы-бокі спачуванні прэзідэнту Іслам-скай Рэспублікі Пакістан Первезу Мушарафу, родным і бліжнім загі-нулым у выніку тэрарыстычнага ак-та, што прывёў да смерці многіх людзей.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У саюзнага Саўміна новы старшыня і новыя праграмы

Учора ў Мінску адбылося чарговае пасяджэнне Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Перад яго ад-крыццём прайшла сустрэча прэм'ер-міністра Беларусі Сярге-я СІДОРСКАГА і старшыні ўра-да Расійскай Федэрацыі Вікта-ра ЗУБОВА.

Нагадаем, што раней дата пра-вядзення пасяджэння была назна-чана на 21 верасня. Але літараль-на напярэдадні расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін адправіў у адста-ўку прэм'ера Міхаіла Фрадкова і прызначыў выканаючым абавязкі малавядомага шырокай публіцы Віктара Зубкова. Зразумела, важ-ная характэрна ў структурах расій-скай улады ў сваю чаргу падкрэ-сціла і дату правядзення саюзна-га Саўміна.

Але перамены ў вышэйшых эшалонах улады Расіі не паўплы-валі на парадак дня пасяджэння саюзнага Саўміна. У ім, які і пла-навалася, засталася 16 пытанняў. Тут і рудніцкія, які, напрыклад, справадзана аб выкананні бюджэ-ту за першую палову гэтага года, аб выніках гандлю паміж Беларусі і Расіяй за студзень—чэрвень гэтага года, разгляд ходу рэаліза-цыі міжнароднага пагаднення аб ме-рах па развіцці гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, якое бы-ло падпісана сёлета ў сакавіку.

Галоўным пытаннем пасяджэння стала завяршэнне бюджэту Саюзна-й дзяржавы на 2008 год. Ён за-датуры на прэміі Саюзнай дзяржа-

вы за 2007—2008 гады.

Інтрыга правядзення пасяджэн-ня падагрэвалася яшчэ і тым, што ў сферы саюзнага будаўніцтва фі-гура Віктара Зубкова зусім невя-дая. Яснасць унёс дзяржсакра-тар Саюзнай дзяржавы Павел Ба-радзін, які нядаўна заявіў пра-дстаўнікам СМІ, што новы кіраўнік урада лічыць саюзнае будаўніцтва асновай узаемаадносін Белар-усі і Расіі.

І сапраўды, у час сустрэчы з прэсай расійскі прэм'ер паказаў сабе прыхільнага саюзнага будаў-ніцтва.

На пасяджэнні ў Мінску быў за-цверджаны новы старшыня саюзна-га Саўміна. Ім стаў Віктар Зуб-коў. Ён у сваёй заяве адзначыў, што месінай барацьбе са злачынасцю на перыяд 2008—2012 гадоў. А вы-нікі абмеркавання на пасяджэнні шляхоў збліжэння заканадаўства Беларусі і Расіі, падрыхтоўка ўста-днення аб развіцці супрацоўніцтва ў галіне вытворчасці і ўзаемных па-ставак лекавых сродкаў паспрыяюць развіццю саюзнай дзяржавы.

Таксама ў час пасяджэння быў абмеркаваны ход абудавання межаў Саюзнай дзяржавы, канды-датуры на прэміі Саюзнай дзяржа-

вы за 2007—2008 гады.

Інтрыга правядзення пасяджэн-ня падагрэвалася яшчэ і тым, што ў сферы саюзнага будаўніцтва фі-гура Віктара Зубкова зусім невя-дая. Яснасць унёс дзяржсакра-тар Саюзнай дзяржавы Павел Ба-радзін, які нядаўна заявіў пра-дстаўнікам СМІ, што новы кіраўнік урада лічыць саюзнае будаўніцтва асновай узаемаадносін Белар-усі і Расіі.

І сапраўды, у час сустрэчы з прэсай расійскі прэм'ер паказаў сабе прыхільнага саюзнага будаў-ніцтва.

На пасяджэнні ў Мінску быў за-цверджаны новы старшыня саюзна-га Саўміна. Ім стаў Віктар Зуб-коў. Ён у сваёй заяве адзначыў, што месімай барацьбе са злачынасцю на перыяд 2008—2012 гадоў. А вы-нікі абмеркавання на пасяджэнні шляхоў збліжэння заканадаўства Беларусі і Расіі, падрыхтоўка ўста-днення аб развіцці супрацоўніцтва ў галіне вытворчасці і ўзаемных па-ставак лекавых сродкаў паспрыяюць развіццю саюзнай дзяржавы.

Таксама ў час пасяджэння быў абмеркаваны ход абудавання межаў Саюзнай дзяржавы, канды-датуры на прэміі Саюзнай дзяржа-

вы за 2007—2008 гады.

Інтрыга правядзення пасяджэн-ня падагрэвалася яшчэ і тым, што ў сферы саюзнага будаўніцтва фі-гура Віктара Зубкова зусім невя-дая. Яснасць унёс дзяржсакра-тар Саюзнай дзяржавы Павел Ба-радзін, які нядаўна заявіў пра-дстаўнікам СМІ, што новы кіраўнік урада лічыць саюзнае будаўніцтва асновай узаемаадносін Белар-усі і Расіі.

І сапраўды, у час сустрэчы з прэсай расійскі прэм'ер паказаў сабе прыхільнага саюзнага будаў-ніцтва.

На пасяджэнні ў Мінску быў за-цверджаны новы старшыня саюзна-га Саўміна. Ім стаў Віктар Зуб-коў. Ён у сваёй заяве адзначыў, што месімай барацьбе са злачынасцю на перыяд 2008—2012 гадоў. А вы-нікі абмеркавання на пасяджэнні шляхоў збліжэння заканадаўства Беларусі і Расіі, падрыхтоўка ўста-днення аб развіцці супрацоўніцтва ў галіне вытворчасці і ўзаемных па-ставак лекавых сродкаў паспрыяюць развіццю саюзнай дзяржавы.

Таксама ў час пасяджэння быў абмеркаваны ход абудавання межаў Саюзнай дзяржавы, канды-датуры на прэміі Саюзнай дзяржа-

вы за 2007—2008 гады.

Інтрыга правядзення пасяджэн-ня падагрэвалася яшчэ і тым, што ў сферы саюзнага будаўніцтва фі-гура Віктара Зубкова зусім невя-дая. Яснасць унёс дзяржсакра-тар Саюзнай дзяржавы Павел Ба-радзін, які нядаўна заявіў пра-дстаўнікам СМІ, што новы кіраўнік урада лічыць саюзнае будаўніцтва асновай узаемаадносін Белар-усі і Расіі.

І сапраўды, у час сустрэчы з прэсай расійскі прэм'ер паказаў сабе прыхільнага саюзнага будаў-ніцтва.



Фота Аляксандра КОЛАСА

У БЕЛАРУСІ Ў ПРАВІЛЫ ДАРОЖНАГА РУХУ ЎВЕДЗЕНЫ НОВЫЯ НОРМЫ

У Беларусі ў Правілы дарожнага руху ўведзены нормы, якія ракамандуюць пры навінасі снежнага покрыва ажыццяўляць рух на транспартных сродках, абсталяваных зымовымі шынамі. Акрамя таго, дабаў-лены рэкамэндацыі ажыццяўляць перавозку непавы-шаленых ва ўзросце да дванаціці гадоў на заднім сядзенні легкавога аўтамабіля з выкарыстаннем спе-цыяльных дзіцячых трымачных устатковаў (сядзён-няў). Адпаведны Указ Прэзідэнта Рэспублікі Бела-русь ад 28 лістапада 2005 г. № 551-18 кастрычніка падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

Як растлумачылі БЕЛТА ў прэс-службе белару-скага лідара, указ прыняты ў мэтах далейшага ўла-скавення арганізацыі дарожнага руху ў краіне. Да-кумент прадуладвае карэкціроўку ўказа № 551 ад 28 лістапада 2005 года з улікам практыкі прымянен-ня Правілаў дарожнага руху.

На грамадзян, якія ажыццяўляюць на дарозе ра-монтныя і іншыя работы, ускладзены абавязкі пра-вадзіць іх у спецыяльным адзенні павышанай бач-насці, арганізаваць абазначэнне месцаў правядзен-ня гэтых работ дарожнымі знакамі, агароджанымі і накіроўваючымі ўстройствамі і пасля завяршэння работ прыняць неадкладныя меры па прывядзенню дарогі ў стан, які гарантуе беспечны дарожны рух.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ІТАЛЬЯНСКІ ПРЭМ'ЕР АТРЫМАЎ КУЛЮ. ПА ПОШЦЕ

У рэдакцыю італьянскай газеты паступіла лісьмо на імя прэм'ер-міністра Рамана Продзі, у якое бы-ла ўкладзена куля. Аўтары ліста, якія называюць сябе «Камітэт са-цыяльнай справядлівасці», запатра-бавалі ў Продзі пайсці ў адстаўку.

Прэс-сакратар італьянскага прэм'-ера заявіў, што той не ўпершыню атрымлівае пагарзы ў свой адрас.

КОЛЬКАСЦЬ АХВАРЭА ТЭРАКТА У КАРАЧЫ ДАСЯГНУЛА 145 ЧАЛВЕК

Колькасць ахвяраў тэракта, здзейсненага ў пакістанскім гора-дзе Карачы на ходу руху картэжу былога прэм'ер-міністра краіны Беназір Бхута, дасягнула 145 ча-лвека. Паводле апошняй інфарма-цыі, больш за 600 чалавек атры-малі раненні. Незадоўга да вяр-тання на радзіму Беназір Бхута шэраг блізкіх да «Аль-Каіды» і «Талібана» групавак заявілі, што пры першай жа магчымасці па-стараюцца яе ліквідаваць.

ЦАНА НА БАРЭЛІ НАФТЫ ДАСЯГНУЛА 90 ДОЛАРА

Цана на барэлі сырой нафты на вярчэнні электронных таргах у Нью-Йорку дасягнула свайго гістарычнага максімуму, перавы-сіўшы адзнаку ў 90 долараў. На-фту ўстанавілі рэкордны высока-я цэны шосты дзень запар. Як мяркуюць спецыялісты, цана на чорнае золата рэзка напярэдні-зі змовага пікавага сезона і з-за геапалітычнай напружанасці ў нафтаздабываючых рэгіёнах све-ту, у прыватнасці Іраку.

У ДЗЕНЬ ГІБЕЛІ ДЫЯНЫ ДОДЗІ АЛЬ-ФАЕД КУПІЎ ЗАРУЧАЛЬНЫ ПЯРСЦЕНАК

Додзі аль-Фадэ набыў заруча-льны пярсцёнак для прыняцця Дыяны за некалькі гадзін да іх гі-белі. Гэтая інфармацыя была аб-народаваная падчас дазнання, якое праходзіць у Вялікабрытаніі.

НА ЗАПІСЕ ВІДКАСАМЕРЫ ЮЕВІ-ЛІНАГА БУДЦІ «DIS-MOI OUI» («Скажы мне так») побач з гатэ-лем Ritz, дзе здымалі нумар прынцыса і аль-Фадэ, бачна, які Додзі выбраў пярсцёнак. Паз-ней малады чалавек вярнуўся ў гатэль, а асістэнт дырэктара Ritz накіраваўся ў будык і прынёс ад-туль нейкі прадмет у пакеце, які даставіў у апартаменты пары. Прысвятленым таксама прадэман-стравалі чэк на «заручальны пярсцёнак» на суму, эквівалент-ную 16 600 еўра, датаваныя 30 жніўня 1997 года.

GOOGLE НАЗВАЛА САМЫЯ ПАПУЛЯРНЫЯ ПОШУКАВЫЯ ЗАПЫТЫ Ў РОЗНЫХ КРАІНАХ

Кампанія Google паведамляе, што менавіта шукаюць у Інтэрне-це жыхары розных краін з 2004 года па сёння. Высветлілася, што слова «сакс» часцей за іншых шу-каюць жыхары Егіпта, Індыі і Тур-цыі. «Гітлер» квітаваць немцаў, мексіканцаў і аўстрыйцаў, а «на-цызм» шукаюць у Чылі, Аўстраліі і Вялікабрытаніі. Адметна, што ў Чылі, Мексіцы і Калумбіі таксама вельмі папулярныя пошукавыя за-пыт на словы «геі». Ірландцы, Вя-лікабрытанія і ЗША часцей за ін-шых набіраюць у пошукавай сіс-тэме Google слова «пахмелле».

У Мінску аткрыты памятны знак «КАМЕНЬ МІРУ ХІРАСІМЫ»

Учора ў Мінску ў парк Дружбы народаў побач з пом-нікам ахвярам чарнобыльскай катастрофы адкрыты па-мятны знак «Камень міру Хірасімы». Камень прывезены з Японіі. Ён з'яўляецца часткай брукаванкі амаль што з эпіцэнтра выбуху атамнай бомбы 6 жніўня 1945 года.

Як сказаў падчас урачыстага адкрыцця кіраўнік Ад-міністрацыі Прэзідэнта Беларусі Геннадзь Нывяглас, «ка-мень міру Хірасімы» — гэта сімвал добрай волі, міра-любства. Нам блізка і зразумелыя пакеты мірных жы-хароў японскіх гарадоў Хірасімы і Нагасакі, якія сталі ахвярамі амерыканскай атамнай бомбардзіроўкі, бо ў 1986 годзе наша краіна перажыла сваю бяду — ава-рыю на Чарнобыльскай атамнай станцыі.

Японія адной з першых адгукнулася на нашу бяду. За перыяд з 1991 года ўрад і грамадскія арганізацыі аказалі Беларусі гуманітарнай дапамогі на суму больш чым 38 млн долараў.

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта сказаў: «Мінулыя гады пераканана сведчаць аб самым важным выніку нашай работы: мы ў саюзнам змегі пераадолець на-ступствы катастрофы, вярнуць людзям спакой і ўпэ-ўненасць у заўтрашнім дні. Знакам нашай шчырай удзяч-насці стала ўзнагароджанне яці прадстаўнікоў Японіі дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь».

Марыя ЖЫЛІНСКАЯ. Фота аўтара.

НОВЫЯ СТАНЦЫ МІНСКАГА МЕТРО ПРЫМУЦЬ ПЕРШЫХ ПАСАЖЫРАЎ 7 ЛІСТАПАДА ГЭТАГА ГОДА

Новыя станцыі першай лініі Мінска-га метрапалітэна «Барысаўскі тракт» і «Уручча» будуць ўведзены ў эксплуатацыю 7 лістапада гэтага го-да. Аб гэтым паведаміў журналістам начальнік КУП «Мінскметрабуд» Аляксей Сяргені.

За два тыдні спецыялісты каму-нальных службаў і метрабудуўчым трэба завяршыць добраапарэдкаван-не тэрыторыі, прылеглай да станцыі метро, аддзельначы работы на стан-цыях, правярць гатуючыя пуды, інжынерных сістэм і сістэм бяспекі.

БЕЛТА.

РУП «УЗДЕНСКОЕ ЖХХ» (ПРОДАВЕЦ) СОВМЕСТНО С КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ МОДУЛЬ — ОРСК (ОБЩ. ПЛ. 875 КВ.М.), ЗДАНИЯ СКЛАДА (ОБЩ. ПЛ. 232,6 КВ.М.), ЗДАНИЯ ПРОХОДНОЙ (ОБЩ. ПЛ. 22,1 КВ.М.), ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ (ОБЩ. ПЛ. 306,4 КВ.М.), ДЫМОВОЙ ТРУБЫ, ЗДАНИЯ СКЛАДА (ОБЩ. ПЛ. 234,4 КВ.М.), ЗДАНИЯ СПИРТХОРАНИЛИЩА (ОБЩ. ПЛ. 131,4 КВ.М.), ЗДАНИЯ ЦЕХА КАРТОФЕЛПРОДУКТОВ С КВАСНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ (ОБЩ. ПЛ. 1856,4 КВ.М.); 30 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ: КОТЕЛ ДКВР-4/13 — 2 ЕДИНИЦЫ, ЭКОНОМЕР ЭППЛ-142 — 2 ЕДИНИЦЫ, ФИЛЬТР ИА-КАТИОН — 4 ЕДИНИЦЫ, СОЛЕСАРОСТИТЕЛЬ V-1м3 — 1 ЕДИНИЦА, НАСОС ЦНГС 66/99 — 1 ЕДИНИЦА, ДЕАТОРАТОР БАК ПІАБ — 1 ЕДИНИЦА, ВОДОПОД-ДОГРЕВ ПРОТОЧНЫЙ — 2 ЕДИНИЦЫ, ПАРОВОДОГРЕВ СД-30 — 1 ЕДИНИЦА, ЕМ-КОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВ — 1 ЕДИНИЦА, БОЙЛЕР — 2 ЕДИНИЦЫ, БАК ДЛЯ ПОДОГРЕ-ВА ВОДЫ V-5м3 — 1 ЕДИНИЦА, ШКАФ АВТОМАТ. ШУВ — 2 ЕДИНИЦЫ, БАРБЕРТ — 1 ЕДИНИЦА, ШКАФ СИЛОВОЙ ШІР 1-50-58 — 2 ЕДИНИЦЫ, ДЫМОСОС ДН-9 ГАЗОХОД — 2 ЕДИНИЦЫ, ВЕНТИЛЯТОР ВДН-9 ВОЗДУШ. — 2 ЕДИНИЦЫ, НАСОС ЦВК 4/112 — 1 ЕДИНИЦА, ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО — 1 ЕДИНИ-ЦА; 3 ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КАРТОФЕЛПРОДУКТОВ: ФАСОВОЧНЫЙ АППАРАТ УК-500 — 1 ЕДИНИЦА, УПАКОВ. МАШИНА ЛМИ — 1 ЕДИНИЦА, РЕЗКА Е ВЛПС-1 ЕДИНИЦА; РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ: г. Узда, пер. Заводской, 1. Площадь зем. участка 5,11 га. Начальная цена — 1 104 600 000 бел. рублей. Зада-ток в размере 5 % от начальной цены перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357. КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Объект про-дается без условий. Переход права пользования земельным участком будет осуществлен по решению райисполкома. Порядок проведения аук-циона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 22.11.2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 21.11.2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактный телефон (8017) 224 61 34. Сайт в Интернете: www.rlt.by.

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Г. ГОМЕЛЬ, ПЕР. СТРОИТЕЛЕЙ, 3: ЛОТ № 1: ЗДАНИЕ РБУ (ОБЩ. ПЛ. 359 КВ.М.) С НАКЛОННОЙ ГАЛЕРЕЕЙ (ОБЩ. ПЛ. 156 КВ.М.), ЕМКОСТЯМИ ДЛЯ ЦЕМЕНТА, ДВУМА БЕТОНОСМЕШИТЕЛЯМИ И ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ (ОБЩ. ПЛ. 48 КВ.М.), ПЛОЩАДКОЙ КОЗЛО-ВОГО КРАНА, КОЗЛОВЫМ КРАНОМ. Нач. цена — 280 000 000 бел. руб. с НДС. Лот № 2: Здание арматурного цеха с двумя мостовыми кранами, (общ. пл. 2125 кв.м). Нач. цена — 418 000 000 бел.руб с НДС; Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 09.10.2007 г. Аукцион состоится 30 октября 2007 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 31. Заявления на участие и необходимые доку-менты принимаются по 29 октября 2007 г. до 17.00 по адре-су: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Телефоны: (8017) 224 61 34, 334 56 23. Сайт в Интернете: www.rlt.by.

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НБ РБ З 20.10.2007 г. (для б/н разлікаў)

1 доллар США 2 150,00
1 еўра 3 070,74
1 латвійскі лат 4 377,93
1 літвійскі літ 889,16
1 чэшская крона 112,45
1 польскі злоты 833,11
1 расійскі рубель 86,52
1 украінская грывня 427,35

КУРСЫ ЗАМЕЖ

Беларусь мае намер актыўна развіваць уласную вытворчасць вагонаў для перавозкі грузаў

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 18 кастрычніка на нарадзе па пытаннях развіцця вагонабудавання ў краіне.

Былі абмеркаваны два праекты, звязаныя з выпускам чыгуначных вагонаў і кантэйнераў. «Гэта вельмі перспектыўныя праекты для развіцця эканомікі краіны і, перш за ўсё, Беларускай чыгункі, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Справа ў тым, што апошнім часам рэзка абвастрылася праблема абнаўлення парку рухомых чыгуначнага саставу для «Беларуськалію», «Гродна Азот», цэментных і іншых прадпрыемстваў.

Штогадова патрэбнасць беларускіх прадпрыемстваў у чыгуначных вагонах-мінералавозах складае каля 500 штук. Акрамя таго, неабходна значная колькасць дэталей і вузлоў для рамонтна існуючага парку вагонаў. Цяпер Беларусь вымушана закупляць гэту прадукцыю за мяжой. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што такая сітуацыя складаецца не толькі ў Беларусі, але і на знешніх рынках: «Назіраецца сараўдны бум на грузавыя вагоны і кантэйнеры. Сур'ёзнай праблемай з'яўляецца забеспячэнне планавага рамонтна дзеючага рухомага саставу. Такія сітуацыя нам прагназавалася, і яшчэ ў 2004 годзе мною было прынята рашэнне аб развіцці вагонабудавання ў Беларусі».

Прэзідэнт канстатаваў, што ў нашай краіне апошнім часам паспяхова ажыццяўляецца нямаля праграм, накіраваных на мадэрнізацыю эканомікі. «Калі мы будзем МАЗы і БелАЗы, то чаму б не заняцца вагонабудаваннем, — лічыць кіраўнік дзяржавы. — Будоваць вагоны не складана, чым ствараць новыя аўтамабілі, канцэрнтаздольныя на сусветным рынку».

Кіраўнік дзяржавы заявіў, што прынятае тры гады таму рашэнне аб развіцці ў краіне вагонабудавання «павіна быць бездакорна выканана ўрадам». На нарадзе прэм'ер-міністр праінфармаваў, што зроблена ў рамках даручэння Прэзідэнта па стварэнню ў Магілёве вытворчасці вагонаў для чыгункі.

Другое важнае пытанне, якое разглядалася на нарадзе, гэта вытворчасць чыгуначных кантэйнераў, попыт на якія таксама вырас і прадужае павялічвацца.

Кіраўнік дзяржавы, заслухаўшы даклады, крытыкаваў работу ўрада, Беларускай чыгункі і Беларускага аўтамабільнага завода ў гэтым напямку: «Чаму да гэтага часу не пашыраюць вытворчасць, прадукцыя якой так запатрабавана? Што зрабіў урад для таго, каб пераадолець гэта адставанне?».

Удзел у нарадзе прынялі кіраўніцтва расійскага ЗАТ «Гранд-Экспрэс», украінскай НВФ «Тэхвагонмаш». Гэтыя кампаніі выступалі ў якасці інвестараў у рэалізацыі праекта па стварэнню вытворчасці вагонаў у Магілёве і кантэйнераў у Асіповічах, але ўзніклі некаторыя спрэжныя пытанні, якія датычацца супрацоўніцтва з беларускім бокам. У выніку ў сітуацыю вымушаны быў умяшчацца Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка даручыў старшын Камітэта дзяржаўнага кантролю, намесніку кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта, кіраўніцтву Камітэта дзяржаўнага праверчы ўсе матэрыялы, прадстаўленыя беларускім і расійскім бокамі па існуючай сітуацыі, і строга запячаць вынавады, чаму не было выканана рашэнне па стварэнню вытворчасці вагонаў у Магілёве.

Канчатковае рашэнне аб удзеле расійскага інвестара ў праектах па пашырэнню вагонабудавання ў Беларусі будзе прынята пасля наведвання Прэзідэнтам у бліжэйшы час Магілёўскага вагонабудавальнага завода і Асіповіцкага вагонага дапа.

Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі будзе развівацца выпуск чыгуначных вагонаў і кантэйнераў для патрэбы Беларускай чыгункі, а таксама для экспартных паставак.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»
проводит 1 ноября 2007 года
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕ СБОРНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
 1. О покупке акций на баланс Общества.
 2. Об оказании спонсорской помощи.
 Акционеры могут ознакомиться с материалами собрания в рабочие дни (понедельник—пятница), начиная с 22 октября 2007 года по адресу: г. Минск, Велосипедный пер., 7 с 8 часов 15 минут до 17 часов, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут.
Место проведения собрания: г. Минск, Велосипедный пер., 7.
Время начала проведения собрания — 11 часов.
 Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 19 октября 2007 года.
 Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 9 часов до 10 часов 45 минут.
 Регистрация участников собрания производится по предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), а представителей акционеров — по доверенности на передачу права участия и голосования на собрании.
Совет директоров.

Асенія нататкі Сам сабе рэкламадаўца

Ала Пугачова аб'явіла пра стварэнне уласнага радыё «Ала». Цяпер прымадана будзе яшчэ пра сябе ў эфіры што захоча і як захоча. Матывы ажыццяўлення новага праекта Ала Барысаўна растлумачыла на прэзентацыі. Яна стала ад хлусні, прыдумак, плётак вакол яе асобы, якія распаўсюджваюць сродкі масавай інфармацыі, і вырышыла даводзіць праўду да народа, так бы мовіць, з першых вуснаў. Што ж, мае права. Асабліва калі мае грошы.

У маскоўскім сцэнічным бамондзе, можна сказаць, усталявалася мода на лаянку прэсы, абвінавачванні яе ва ўсіх смяротных грахах. Асабліва забаву ёна чытаць, як год ці паўтара таму матры савецкай эстрады, такія як Кабзон, Пугачова, звярнуліся да прэзідэнта Пуціна з просьбай абараніць іх ад нападкаў нядобрасумленых СМІ. Пра аднаго, маўляў, напісалі, што калегі ударыў табуэраткай за кулісамі, другога знялі голага падчас купання ў фантане, трэці ўчыніў непрыгожы скандал на прэс-канферэнцыі. Як рытарычна заўважыў адзін з каментараў гэтага ліста, а прстойна паводзіць сябе не спрабаваў!

Трэба крытычна прызнаць, што прэса гэтых людзей і разбэшчана. Павышанай увагай нават да нейкіх асабістых падрабязнасцяў іх жыцця. А ўвагу таго падагравалі, вядома, самі героі сваімі высляямі, разводамі, сваркамі-разборкамі. Хто і дзе б яны зараз былі, каб не пастанаяна прысутнасць у эфіры і на старонках прыватнага жыцця зорак? Іосіфа Кабзона, вядома, памятаюць людзі старэйшага пакалення як выдатнага спевака. Але таму і памятаюць, што на метрах эстрады дзесяці гадоў працавалі ўсё тэле- і радыёстанцыі Савецкага Саюза. Ды і на іншых яго калег. А потым яны на прэсу закрылідавалі.

Некалі зорка савецкага кіно Любоў Арлова гаварыла занадта цыкаўным інтэрв'юрам: «Мяне творчасць вядомая ўсім, мае жыццё не датычыць нікога». Зараз — наадварот, аўдыторыя ведае пра асабістае жыццё куміраў усё, а творчасць, — як дадатка. Бясследна знікла загадкавае экраннае героя. Але каму яна трэба, калі на кожным стаўцы райтэйнгі. І ўвагу трэба прыцягнуць любой цаной. Чым яшчэ можна растлумачыць паўваўленне перадачы пра Валерыя Залатухіна і яго жыццё на дзве сям'і? Жыве састарэйцамі і з жонкай, і з каханай жанчынай. Мае траіх дзяцей ад розных маці — і поўная згода пагуе ў гэтым незвычайным сямействе. Ну і на здароў! Толькі навошта прапагандаваць такіх «высокіх» адносін, незразумела. Кожны вольны жыць, як яму хочацца, але санс у выварочаны на ўвесь свет сям'я інтымагна не праглядаецца. Калі усё так добра, усё ёсць, так прыпрае пытанне: для чаго душэўны стрыптыж? Дзесяць ўсемагутнага райтэйнга — адзінага, што заманіла такую прыватную загадку.

Можна заражэ так і трэба, і дзіўнымі падаюцца некаторыя рэчы з прыватных звязаных, — часам закрэдацуюць сумненні. Але ж не, панове. Нешта тут не тое. Бо калі ў студыю цягнуць хворага Карачанца, такія паводзіны і тэлевізійшчыкаў, і блізкіх артыстаў нават абмяркоўваць не хочацца, толькі націснуць на кнопку і забыць.

Дзеля самарэкламы, дзеля агітацыі і прапагандаў сябе, любімага, людзі не гробуюць нічым, і не абяраюць сябе маральнымі рамкамі. А на вялікіх, на метрах, на куміраў заглядаюцца мстачковыя і пачынаюць сябе рэкламаваць. Як умяоуе. І з'яўляюцца кніжкі на паліцах з сумнеўным зместам, але з шорагам рэцэнзій спераду. Уявіць няможна, каб Пушкін з Лермантавым або Купала з Коласам, перш чым выдаць твор, збралі водку на яго. Але ж спраўдае мастацтва не мае патрэбы ў рэкламным агітаванні. У тым і справа, што спраўдае...

Дырэктары зноў жа пераважна мстачковыя прадпрыемстваў спрабуюць увеквачыць сваё імя ў назвах прадукцый, якую выпускаюць. Ну і што? — скажаце вы. — Кожо Шанэль і Ніна Рычы таксама не мудравалі з назвамі. А што маштаб не той, і як казаў адзін герой пралетарскай пазмы, «прамаціцкі малавата», не важна. Цяпер свабода і дэмакратыя. Называць можна як хочаш. На шукерка з назвай «Му-му» намалявалі вясёлую каровіну мурду. Падумаеш, Тургенева нехта не чытаў. Меней ведаеш — лепей спіш. А прысідкацца можа гранддзёны самарэкламны праект.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Згублены ваенны білет на імя Осіпава Уладзіміра Аляксеевіча лічыць неспраўдлым.

Прамая лінія

УТАЙМАВАЦЬ ВЫСОКІ ЦІСК — ПРАДУХІЛІЦЬ КАТАСТРОФУ

Вядучая — прафесар кафедры ўнутраных хвароб Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, доктар медыцынскіх навук, галоўны кардыёлаг Камітэта аховы здароўя Мінгарвыканкама Наталля МІЦЬКОўСКАЯ

(Працяг. Пачатак у нумары за 18 і 19 кастрычніка.)
«— Ларыса Васільеўна, Мінск. Часта чую ад урачоў, чытаю ў газетак пра метабалічны сіндром. Патлумачце, калі ласка, што гэта за паняцце?»
 — Яно ўключае ў сябе некалькі момантаў: інсулінрэзістэнтнасць, адзін з кампанентаў парушэння вугляводнага абмену, які можа трансфармавацца ў цукровы дыябет 2-га тыпу, павелічэнне вагі, аб'ёму таліі, павышэнне артэрыяльнага ціску і парушэнне ліпіднага абмену. Восць гэты складкі хуткімі тэмпамі прыводзяць чалавека да інфаркту або інсульту.
— А ўвогуле наколькі небяспечны інфаркт?»
 — Прыкладна палова людзей пры развіцці вострай катастрофы гінуць адразу. А лячэнне таго ж інсульту — адно з самых дарагіх, нават у параўнанні з аналагічнымі захворваннямі. Таму, вы разумееце, наколькі важная тая прафілактыка, аб якой настойліва гавораць кардыёлагі.
— Што можна сказаць пра лабачныя эфекты лекавых сродкаў, якія прымяняюцца для лячэння той жа ішэміі?»
 — Прэпараты, якія прымяняюцца ў лячэнні хворобаў з ішэмічнай хваробай сэрца, скіраваны на па-

ляпшэнне кровазвароту самога сэрца, а значыць, і ўсіх іншых органаў і сістэм. Зразумела, без нармальнага функцыянавання сэрца усё астатняе таксама не можа нармальна працаваць. Мне дзіўна чуць ад пацыентаў, якія адмаўляюцца піць стаціны, неабходныя для рэгуляцыі халестэрыну, па той прычыне, што яны бяжыць нашкодзіць печані. Не патрэбна будзе печань чалавеку, які забіе яе на іншай прычыне. Тая тэхналогія, якая мы прымяняем, здольна знізіць рызыку раптоўнай смерці на 80—85 процантаў.
«— Мая сястра перанесла інфаркт міякарда. Зараз прымае прэпараты, але ў яе пачаліся моцныя галаўныя болі, і яна гатова адмовіцца ад лячэння. Што вы параіце?»
 — Вы гаворыце пра нітраты, якія дрэнна пераносіцца многімі людзьмі. Але з гэтымі праблемамі трэба зноў і зноў звяртацца да доктара. Ну, скажыце, чаму, калі ў вас паламалася машына, мы звяртаемся да спецыялістаў, пакуль яе нам не адрамантуюць, а калі мы адуцлі галаўны боль ад таблеткі, то тут жа гатовы адмовіцца ад урачовай дапамогі ў прычыне? Хіба мы павяжаем машыну больш, чым сябе? Няхай ваша сястра падыдзе да ўрача і скажа пра такое адхіленне. Сітуацыі бываюць непрадукцаль-

нымі, рэдкімі, і для таго існуе індывідуальны падбор лекавых сродкаў. Павіна заўважыць, што ў кардыёлогі практычна не існуе пацыентаў, якім нельга было б парадабраць тую тэрапію, якую б яны нармальна пераносілі.
— Вы маглі б даць параду для набыцця добрага танометра?»
 — Мне цяжка даць канкрэтную параду, але ўвогуле магуча сказаць, што звычайна ракамендуецца набыць танометры, якія накладваюцца на плечы, а не на запяцце. І прычыноўна важна вытрымліваць правільны вымярэння ціску; неабходна рабіць гэта седзячы, рукі павіны ляжаць на стале, на ўзроўні сэрца, ногі — стаць прама. Пажадана зрабіць замер тройчы, і арыентавацца на сярэдняе значэнне.
«— Мянэ завуць Валерыі Фёдаравіч, звано ў Рагачоўскага раёна. Мне была зроблена аперацыя на сэрцы з прычыны пратэзавання мітральнага клапана. Пасля аперацыі былі парушэнні рытму сэрца — мігальная арытмія. А потым перанёс тры інсульты. Чаму ўзнікаюць інсульты? Ці можна змагацца з гэтым?»
 — Валерыі Фёдаравіч, трэба, каб вас абавязкова праканасультаваў кардыёлаг, а можа і неўрапа-толаг. Гэта неабходна для таго, каб вызначыцца з паказаннямі і проці-

паказаннямі да назначэння спецыяльнага лекавага сродку, які ажыццяўляе прафілактыку інсульту ў такіх хворых, як вы. Можна быць прапанаваны варфарын, ёсць яшчэ групы прэпараты для прафілактыкі паўторных інсультуў. Аднак да спецыялістаў трэба звярнуцца абавязкова. Папрасіце свайго лечачага доктара, каб ён даў вам накіраванне ў кардыядыспансор для больш грунтоўнага абследавання.
«— Добры дзень. Тэлефонуе Віктар з Мінска. Мне за 40. Бывае такая сітуацыя, што быццам «заходзіцца» сэрца. Цяжка дыхаць, коле пад папатак. З чым гэта можа быць звязана?»
 — Ведаеце, Віктар, тыя сімптомы, якія вы апісваеце, хутчэй за ўсё, бясчэпная рэч. Яны характэрныя для асаблівага вайшай уразлівай нервовай сістэмы. Аднак, каб выключыць усё ж, што гэтыя асаблівасці маскіруюць нейкі больш сур'ёзны працэс, трэба звярнуцца да доктара. Гэта неабходна па той прычыне, што ў вас ужо зараз ёсць два некарэгіруемыя фактары рызыкі: вы мужчына і вам 40 гадоў. А калі ў вас яшчэ спадчынная абцяжарана і ёсць павышаны ціск ці цукровы дыябет, у наяўнасці маларухомы лад жыцця або вельмі напружаная псіхасамарыя-толаг. Гэта неабходна для таго, каб вызначыцца з паказаннямі і проці-

Трэба зрабіць электракардыяграму, магчыма выканаць так званыя нагрэзаныя тэсты. І калі пры гэтым праявіцца і высветліцца, што пад нагрэзай у вас электракардыяграма застаецца ў норме, то вы можаце спакойна жыць, займаюцца спортам і не палюшчацца, што вас падліліваю нейкая вострая кардыялагічная праблема.
«— Мая сястра працуе ўрачом-педыятрам у Асіповічах. Ад яе я ведаю, што ў апошні час шмат дзяцей маюць парок сэрца. А вось дыягностыку гэтай паталогіі нельга правесці на месцы. Малыя трэба везці ў абласны цэнтр. Для многіх бацькоў гэта праблема. Як яна можа вырашацца?»
 — На халь, гэта так. Аднам тэ-кія пытанні ўзнікаюць па ўсім сва-кім. Мне даводзіцца бываць на стажыроўках, навуковых канфе-рэнцыях у розных краінах свету. І я бачыла, як там арганізавана гэ-тая работа. Абсталяванне, аб якім вы гаворыце, каштуе вельмі до-рага, не проста падрыхтаваць і добрых спецыялістаў і шмат іх быць не можа. Таму знаходзіцца абсталяванне і прафесіяналы пе-раважна ў абласных ці рэспублі-канскіх цэнтрах. Такая практыка прынята ва ўсім свеце.
 Я раздзяляю трыгоўку вайшай сястры і разумю, наколькі скла-



дана даводзіцца бацькам дзіцяці, якія жывуць у той жа сельскай мясці-на. Але думаю, што ім трэба пра-яўляць актыўнасць і звяртацца да медыкаў, якія павіны своеча-сова накіраваць маленькага пацы-ента ў спецыяльную ўстанову. Вы, напэўна, ведаеце, што ў Мінску ёсць дзіцячы кардыяхірургічны цэнтр, дзе працуюць прафесіяна-лы найвышэйшага класа, якія ра-біць маніпуляцыі на сусветным уз-роўні. І гэта сур'ёзная дапамога хворым дзецям.

«Прамыю лінію» правялі Святлана БАРЫСЕНКА і Волга ШАЎКО (Працяг будзе.)

На ўнутраным рынку Беларусі не будзе праблем з мяса-малочнай прадукцыяй

У Беларусі не будзе праблем з забеспячэннем унутранага рынку мяса-малочнай прадукцыі. Аб гэтым заявіў, адказаваючы на пытанні журналістаў, віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза.
«Ніякіх праблем з забеспячэннем спажываючай мяса-малочнай прадукцыі няма, і ніколі не будзе. Такага ў прыродзе не можа быць, таму што ў Беларусі вытвор-часьць малака ў два разы перавы-шчае патрэбнасці. Ёсць лішак і мя-сновай прадукцыі. Цяпер надзённая задача для нас — забяспечыць эк-спарт прадукцыі. Але ў той жа час на сённяшні дзень адзначаецца рост цэнаў як у Еўропе, так і ў нашых суседзях у Расіі і Украіне. Роз-нічныя цэны на асобныя віды прад-укцыі ў Беларусі і Расіі адрозні-

ваюцца ў 1,5—2 разы. У сувязі з гэтым узнікае праблема магчыма-га несанкцыянаванага адтоку прад-укцыі за межы Беларусі — перш за ўсё ў Расійскую Федэрацыю», — сказаў Іван Бамбіза.
Паводле слоў віцэ-прэм'ера, «з-за таго, што ў Беларусі цэны на харчовыя тавары ніжэйшыя, нашы грамадзяне сталі «бізнэсменамі» і вырашылі скарыстацца магчымасць падзарабіць».
«Паводле нашай ацэнкі, рост спажывання ў прыгранічных раён-ах Беларусі гэтымі днямі вырас на 20—30 процантаў. Зразумела, што такога рэзкага скачку попыту на мяса-малочныя прадукты для аса-бітага карыстання быць не можа. Відавочна, што пайшоў адток прад-укцыі», — лічыць віцэ-прэм'ер.

Намеснік прэм'ер-міністра зая-віў, што адміністрацыйнымі ме-рамі гэта пытанне вырашыць не ўдасца.
Іван Бамбіза адзначыў, што гэта тэма знаходзіцца сёння ў полі зроку ўрада. «Цяпер мы разгля-даем варыянты, што можа ўнас-рабіць для таго, каб і цэны на ўну-транны рынку ў Беларусі былі пры-мабільныя, і не далаўцы масавага вывазу прадукцыі за межы рэспублікі.
Ён таксама дадаў, што сёння экспарт мяса-малочнай прадукцыі ажыццяўляецца практычна толькі ў Маскву і Санкт-Пецярбург. «У нас ёсць доўгатэрміновыя дамоўленас-ці па аб'ёмах паставак, якія паві-ны забяспечвацца», — сказаў Іван Бамбіза.

«ЯЕЧНАЯ ІМПЕРЫЯ»

У Віцебску раскрыта злачынная арганізацыя, якая займалася нелегальным гандлем курнымі яйкамі. Аб гэтым паведамілі ў пракуратуры Віцебскай вобласці.
Курныя яйкі (пераважна не-маркіраваныя) аптовым партыя-мі махляры набывалі на прадпры-емствах РА «Белтлущкапрам», а таксама ў камерцыйных структурах Расіі і Беларусі. Тавар значныя маркіравалі саматужным споса-бам, а затым прадавалі на вуліц-ах абласнога цэнтра.
Даход, атрыманы злачыннай арганізацыяй за тры гады дзей-насці, склаў амаль 87830 руб.
Цяпер крымінальная справа ў адноснае да сямі затрыманых членаў злачыннай арганізацыі на-кіравана ў суд.
БЕЛТА.

Дэбюракратызацыя: погляд

Звароты, скаргі, людзі...

У тым, што насельніцтва піша лісты ці звяртаецца вусна ў розныя інстанцыі нічога надзвычайнага няма — гэта адна з формаў грамадскага жыцця, якое дасталося нам у спадчыну ад былога Саюза. Мы проста не маем іншай магчымасці ўздзянення на чыноўніка, як скардзіцца на яго больш высокаму начальніку. А той абавязкова павінен заняць нашы пазіцыю, бо з намі праўда, а іншым мы будзем пісаць вышэй, ад да... А бывае, што пачынаем шукаць сваю праўду адразу з самага верха.
Хоць кожны чыноўнік фактычна знаходзіцца на службе ў народа і людзі не абавязаны нешта там выпрошваць і вымольваць у яго. Калі па закону чалавеку штосці прызначана, то ў чым праблема?
Скардзіліся ў нас заўсёды. У перспектыве ў гэтым плане, відавочна, нічога не зменіцца, бо на зіраецца павелічэнне колькасці зваротаў ад насельніцтва. І тут крыху статыстыкі за дзевяць ме-сяцаў гэтага года.
У Лунінецкім раёне ў лісьмова-й ці вуснай форме ў райвыканкам звярнулася 779 чалавек, а гэта на 15 процантаў больш, чым за ана-лягічны перыяд 2006 года, у Пру-жанскім таксама рост (544 супраць 483), а ў Баранавічах у гарвыкан-кам напісалі лісты 1690 чалавек і звярнулася вусна 304 жыхары — гэта больш, чым у мінулым годзе (1599, 289). Сорт зваротаў адна-чаны ў большасці раёнаў Брэстчы-ны, а гэта наводзіць на думку, што людзі спадзяюцца вырашыць свае праблемы ў кабінетах мясцовай улады і не толькі там.
Напрыклад, з Баранавічаў 66 чалавек вырашылі абмінуць гарад-скую ўладу і звярнуліся адразу ў Адміністрацыю Прэзідэнта. І хоць пытанні тыя патрэбна было па-справаць вырашыць на мясцо-вым узроўні, але я і пісаць людзям не забароніў. Паўторных зваротаў было ўсяго 2 процанты ад агуль-най колькасці, але з тых 23 скар-гаў толькі дзве задавалілі.
У Лунінецкім раёне ад усіх звар-отаў толькі крыху больш за 10 процантаў вырашаны стаючыя, а астатнія задаваліся не было маг-чымаасці. Лунінецкія вельмі насы-чана фермерамі і усё яны просяць зямлі, а яе няма.
А чаго хочучы людзі ў іншых ра-ёнах?
У Баранавічах каля 30 працэн-таў тых, хто звярнуўся, хацелі атрымаць матэрыяльную дапамо-гу, а вось у Драгінскім раёне на першым месцы прэтэнзіі да сацы-яльнай службы: перагляд пенсій не ўсіх задавальняе, а на другім — ка-мунальных праблемы.
Гандаль, дарогі, даплаты за ма-лако, жыллё, медыцына... вось што найперш турбуе людзей. Але гэта не значыць, што калі чалавек на-пісаў ліст, то там усё адпавядае спраўданаці. Практыка паказвае, што часта праўда бывае і на друг-гім баку. Чалавек заняты сваёй праблемай і нічога не бачыць, акрамя яе, ці не хоча бачыць.
Вос з ваеннага гарадка, што ў Баранавічах, некалькі чалавек звяр-нуліся ў гарвыканкам, каб забралі ад дома лаўкі. Маўляў, на іх п'юць гарэлку, а вечарам збіраюцца кам-паніі і шумяць. Тая лаўка вывезлі, і пачалі скардзіцца пенсіянеры — выйдзем на вуліцу, а прывесці я-ма дзе. І лаўкі давляюся вярнуць.
Ды ўвогуле чалавек часам ідзе напролам і нічога не хоча шукаць. Аднойчы давляюся ўбачыць нешта падобнае на свае вочы.
У кабінет кіраўніка раёна прый-шоў малады чалавек і заявіў, што калі яго не адпусціць з сельгаска-аператыва, у якім ён працуе мех-анізатар, у суседзі СБК, дзе леп-шэе кіраўніцтва, то ён паедзе ў ста-ліцу і... Гаварыў механізатар у кан-тэарычнай форме, устанавіў кан-такт з ім не ўдалася. Такія амбі-цыі ў хлопца з'явіліся, відавочна, та-му, што некалькі гадоў таму яму на дажанках учынулі аўтамашину, а цяпер яшчэ атрымаў у гаспадарцы адно з вырашальных, што кіраўнік сельгаскааператыва яму ўжо не роўна. Хоць стаць лепшым камбайнерам і намалачыць больш за дзень збож-жа — гэта заплата ўсёго калектыву. Араці поле, сямлі да падкорміліві пшаніцу і іншыя механізатары. І ні для каго не будзе скаржата, што дастаткова камбайнера адправіць жаць у частак з больш нізкім ура-джаем, і на машыну паедзе другі. А калі ты яшчэ атрымаў і дом...

Я ўжо не кажу пра выпадкі, якія сталі класічнымі. Плот у жанчыны паваліўся ці працякае дах, і яна тут жа звяртаецца ў райвыканкам. Маўляў, аддала 35 гадоў роднаму калгасу, то няхай ён і падміне той плот. А ў самой паячэра дарослых дзяцей з нявесткамі ды зяцімі.
Але няхай чытач не думае, што нашы людзі, звяртаючыся ва ўлад-ныя структуры, не маюць рацыі. Безумоўна, калі б усё было глад-ка, то не з'явіўся б вядомы Узкіз Прэзідэнта Беларусі аб дадатковых мерах па рабоце са зваротамі гра-мадзян і юрыдычным асобам.
Без бюракратычнага апарату не можа абысціся ніводная краіна. І тут важна, наколькі здольнае гра-мадства ўздзяцінаць на гэты апа-рат ды і ці ёсць механізм гэтага ўздзянення?

Мы толькі ступілі на шлях духоў-нага стаўнаўлення, сацыяльных і эка-намічных пераўтварэнняў і яшчэ не заўсёды ўсведамлілі сябе асобамі, не заўсёды ведаем свае правы. І з гэтай прычыны чыноўнік з намі асабіва і не лічыцца.
Вос чаму на далёкім этапе работу са зваротамі неабходна трымаць пад кантролем і не пус-каць яе на самацёк.
Успамінаецца, як на адным па-сяджэнні кіраўнік Баранавіцкага раёна наладзіў разнос супрацоў-нікам райвыканкама, і было за што. Некаторыя работнікі лісты і спра-вадзчы з кабінета ў кабінет, з па-верха на паверх пачалі адпраўляць поштай.
І ўвогуле, галоўнае нават не тое, каб на зварот адказ прыйшоў у тэрмін, а каб ён быў па сутнасці. Чалавек напісаў ліст і далаўцы ў ім невялікую недакладнасць. Дык вось гэтага памылка пачынае засла-няць сэнс праблемы і на ёй кан-цэнтруецца ўсё ўвага.
Шмат даводзілася хадзіць па кабінетах са скаргамі чытачоў, якія даслалі лісты ў «Звязду». І скажу, што не проста бывае высветліць той ці іншы факт. Асабліва калі да-водзілася наведваць медыцынскіх кіраўнікоў. Там моцная ўзаемапад-страхоўка і разабрацца ў прабле-ме нялёгка.
І калі ў карэспандэнта цэнтраль-най газеты ўзнікаюць цяжкасці, то каб казаць пра чалавека з вёскі, які не ведае, у які кабінет зайсці, ці звычайнага пенсіянера.
І вільным разам чалавек увогуле вырашае не звязвацца з прадстаў-нікамі ўлады. Прыходзіць, каб пра-здэка «адно акно» аформіць дакументы і пытае, калі іх можна забраць.
— Праз паўтара месяца, — ад-казвае жанчына.
— А па закону вы ведаеце які тэрмін? — абурэнага наведвальнік.
— Вы самі можаце і за тыдзень усё зрабіць. А я адна і ў мяне такіх заўяў, як ваша, чыты стоц.

І што ў такім выпадку рабіць ча-лавеку? Пачынаць скардзіцца ў гэ-ныя інстанцыі ці цаха аформіць да-кументы самому? Другі варыянт больш спакойны.
Пераважна большасць насель-ніцтва свае праблемы стараецца вырашыць сама. Чалавек застаў-чыць бэ прашы — шукае яе сам. Ня-ма ж яшчэ і з гэтай праблемай імя-нечка знайсці выйсце. Праця-кае дах — сам адрамантаваў ці на-яў рабочыч.

Настане час, і патрэба ў зваро-тах, просябах і скаргах не будзе ўжо такой актуальнай. Акраўне грамад-ства — аднае сябе свабодным і са-мастойным чалавек. А пры пару-шэнні закона не будзе патрэбы звяртацца да высокага начальніка са скаргай, бо пракураторы і суд абавязаны будучы зняць праблему.
Сымон СВІТУ

Вучоны спецыяліст на НДА	Драўляны музыкальны інструмент	Шырокі тэмпл у музыцы	Ланцуг невысокіх гор	Танцы на прыродзе ці ў хаце	Мужчынская вопратка (случайна), з кнігі "Беларускае народнае адзенне", 1975.
Паліўнічы-прафесіянал	Тое, што і экскурсавод	Раман Янкі Майра	Пасванне травы, пасваёў жывёлай	Пачуццё і стан спалоху	
Народнае ўрачыстае свята	Мясны латок, прылавак (стар.)	Вулкан у Інданезіі	Драццяны ці рамяны цяж у возе	Глеба, насяляная солянай натрыю	Вуліца без скарэзнага праезду
Канцэртная пішычая прылада	Пустыня ў Індыі і Пакістане	Расійская мала-літражка	Прыгарад Сочы	Кіеўскі князь	Міжпланетная прастора
Знаходніца гасп. будыніна (стар.)	Начная драпежная птушка	У грамадзкіх катэгорыях дзялеслова	Масавы сангійны сродак	Рой з насьпам на дыяграму	Дзяццік курорт на чорным моры
Агароднае пустава	Грошы ў Румыніі	Пазма Аркадзе Куляшова	Невялікі грамадскі сад	Этыкетка на грузе, тавары	Рой з насьпам на дыяграму
Жаночая саматканая вопратка (дзяржнішчыня), з кнігі "Беларускае народнае адзенне", 1975.	Сімпал дзяржаўнасці	4	6	3	1 5
		5	9		3
		3	1	7	
		8	4	2	
				6	8 9
		1	7	6	9 8
				5	7 4
		1	7	5	9 3

СУДОКУ. У квадраце 3 на 9 клетак трэба размясціць лічбы ад 1 да 9 уключаючы такім чынам, каб у кожным гарызантальным радку, кожным вертыкальным слупку, а таксама ў кожным малым квадраце 3 на 3 клеткі, абмежаваным тлумстай лініяй, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтараў.

Час ад часу рашальнікі задаюць пытанне: «А з чым пачынаць рашэнне?». Па-рэшэнню трэба гэта рабіць. Ці пачынаць з лічбы ў вуглавой клетцы, хто з групы лічбы ў нейкім месцы табліцы, хто бярэ за аснову нейкі радок ці слупок. Кожны рашальнік гэта рабіць па-свойму.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Сканворд (29 верасня)
Па гарызанталі: Транспорт. Зарука. Лампас. Штукар. Уага. Атрад. Барк. Сібарыт. Водар. Рака. Манак. Маніла. Літара. Ніл. «Амок». Патака. Таката. Фура. Станс. Сякера. Ліў. Аст-Карт. Улада. Арава. Арабеска. Па вертыкалі: Самалёт. Табу. Таксі. Азамат. Курок. Ротар. Зала. Абакан. Арат. Сакура. Паром. Сала. Пірс. Трава. Рышка. Дар. Суд. Кум. Пастка. Ага. Чабор. Ток. Гадавіна. Барак. Лікер. Красала. Арэнда.

Intex-ПОЛ
САМАЛЮБСТВА
ДА ТУРМЫ ДАВАЛО

Жыхароў ЗША прыгаварылі да турмнага зняволення за забойства страуса, які закрунуў іх мужчынскі гонар.

Хлопцы на добрым падлітку прагуляваліся па страусіным ранча, калі на іх напаў страус па мянушцы Гейлард. Вялікая моцная птушка падбегла да іх, ударыла аднаго па рэбрах і паваліла на зямлю, затым узялася за другога, пакінуўшы на ім некалькі сінякоў. Усё гэта прывяло ў захваленне суправідуальных хлопцаў дзяўчат, якія гучна засмяяліся. Каб адпалоўціць за сваю «ганьбу», маладыя людзі праз некаторы час вярнуліся на месца здарэння з ружамі і ўсадылі ў птушку сем куль. Суд даў аднаму сем месяцаў турмы, а другому — на два месяцы менш.

ПЕНСІЯНЕРАЎ
ЗАСУДЖЭНЫ
ЗА РАДЫЁ

Суд Ліверпуля прыгаварыў двух брытанскіх пенсіянераў да 14 дзён турмнага зняволення з адтэрміноўкай прыгавору ў адзін год за гучнае праслухоўванне радыё.

75-гадовае Томас Сміт і яго 82-гадовая сястра Мэры на працягу пяці гадоў рабілі жыццё сваіх суседзяў невыносным. Яны наўмысна ўключалі на поўны гук французскае радыё, якое іграла і днём, і ноччу. Акрамя таго, яны рэгулярна закідалі суседзкую ўласнасць бутэлькамі і яйкамі, а таксама гралі на сценках.

РАСПЛАЦІЎСЯ
ЗА КРАДЗЕЖ...
КАХАННЯ

Амерыканец Артур Фрыдман дадувае падаць у суд на папулярнага свайго жонкі, апелючы да малавядомага закона аб «крадзяжы каханання».

Распаўсюджаны ў некалькіх штатах, ён быў напісаны ў тым дзедзі часы, калі жонкі лічыліся ўласнасцю свайго мужа. І вось на падставе гэтага закона суд паставіў, што палобочны абавязаны выплаціць жонцы 5 тысяч долараў за тое, што «ўкраў сэрца яго жонкі». Між іншым, жонка істца сцвярджала, што муж заахвоўваў свабодныя адносіны, лічыў, што гэта толькі ўмацоўвае шлюб. Аднак Фрыдман заявіў, што дазваляў жонцы толькі сексуальныя адносіны, але ў яго планы не ўваходзіла, каб яна закахалася. І суддзя пагадзіўся: калі яе сэрца ўкраў ішчы мужчына, муж з'яўляецца абраджэннем.

ЗВЯЗДА 20 кастрычніка 2007 г.

Заб'ятае? Новае? Вечнае!

«Стаіць святліца нова зрублена», або Як увайсці ў новую кватэру

«Да новага года мы плануем засяліцца ў новую кватэру. Парайце, як правільна правесці «улазны» менавіта ў кватэры (а не ў хаце). З чаго пачаць? Што пры гэтым рабіць можна, а што катэгарычна забаронена?»

Глыбокі раён, Ніна Фёдарэўна.

Жытло чалавека, сям'я — гэта мікрамагдаль свету. І хоць параметры хаты ў параўнанні з касмічнай безданню непараўнальна меншыя, законы іх існавання не тое што блізка і падобныя, а проста адныя. Філасофія мадэлявання космуса сялянскага жылля на падставе законаў святлобудовы вельмі выразна адлюстравана ў велічальных калядных велікодных песнях.

За сям'ямі, сям'ямі там за новымі, Шчыры вечар, добры вечар. Стаіць святліца нова зрублена. У той святліцы чатыры акенцы. У першым акенцы — да яснае сонца, У другім акенцы — да ясен месца, У трэцім акенцы — да дробных звышдзя, У чвэртым акенцы — да цёмнай хмара. Яснае сонца — то жонка яго, Ясны месяц — то сам гаспадар, Што дробныя звышдзя — то дзяткі яго, Што цёмная хмара — жыта яго.

Астракасічны код абрадавай песні цалкам адлюстраванае выбар часу для распачнення новабудуўня, а таксама для асаўнення ўдзельнай хаты і правядзення адпаведнага абраду, уладані (у некаторых мясцінах кажучы ўвошчын, у гарадской кватэры гэта навасельле).

Не бакаўся памыліца, скажам, што народная культура заўсёды была зарыентавана на гармонію судноснай паміж людзьмі і наваколлем, а таксама паміж членамі высокай абшчыны. Пошук вырашэння вызначальнай ідэі абіраўся на некалькі формай ці эмацыйна-выражальнай прычыннай, але галоўным сярод іх заставаўся прынцып падобнасці. Таму каб у хаце «поўнілася» — павышаўся дабрабыт, пашырылася гаспадарка, павялічалася колькасць дамачаддзя — уладані — навасельле прымаюць да растучай фазы Месяца — маладзіка і поўні. Кожны дзень тыдня меў сваю ўласную характэрнасць і судносіўся з той ці іншай планетай нашай сонечнай сістэмы.

Беларусы аддавалі перавагу так званым мужчынскім дням — аўторку і чаўгаргу. Акрамя таго, вялікай пашанай карысталася нядзеля. Дзень таксама быў дакладна структураваны. Найбольш спрыяльным лічыўся час, калі сонца ўзыходзіла і заходзіла за лінію гарызонту. А вось самы поўдзень лічыўся часам для праваду ў «той» свет памёрлых. Мы ўжо адзначалі, што кожная новабудуўня вымагала якога-небудзь ахвярапрынашэння. Таму не-

калі беларусы засяляліся ў новы дом толькі на семі дзень — пасля таго, як там пераначуе ўся хатняя жывёла: кошка, пёвень, сабака, каза, карова, конь. У гарадскую кватэру ў першую ноч пусквалі чорную кошку.

Пажадана, каб падчас улазін уся сям'я была ў зборы (маецца на ўвазе тая, хто там будзе жыць пастаянна). Варыятаў улазін вядома шмат, але ўсе яны вельмі блізкія па духу і адрозніваюцца толькі нюансамі, нейкімі дэталямі. Важным лічылася «перадзі» новаму жытлу энергетыку дабратворнасці, спрыяльнасці, пераемнасці, плёну, жадання захаваць спрадвечныя традыцыі. Бадай хто самым галоўным аtryбутам быў агонь, узятая са старой печы і перанесены ў новую, таму блізка да яго быў варыянт, калі гатавалі пшонную (сонечную) кашу ў староў хаце, а з'ядалі ўжо ў новай. Калі вы купляеце новую кватэру, то перш за ўсё «захайце» з сабой чырыновы кут: абраз, грамінныя свечкі, галіны вярбы.

Пажадана для ўлазін купіць новы ручнік або ўзяць з бабулінага кўфэрака той, які не выкарыстоўваўся ў абрадах, асабліва ў абрадах пахавання. Уся сям'я збіралася каля парога, бацька разгортваў ручнік, за які па ўзросце (ад старэйшых да маладзейшых) браліся ўсе дамачадцы, і вось такім адным ланцужком усе заходзілі ў хату. Калі бацькі няма, то наперадзе становіўся старэйшы член сям'і.

Калі ў новае жытло засялялася сям'я ў, якой не было дзяцей, то першай пераступіць парог хаты прасілі цяжарную жанчыну — каб у новай хаце нарадзілася дзеці.

Калі ў новую хату засялялася сям'я пчалара, то ўсе чатыры куты хаты або вушкі дзвярэй (у гарадской кватэры — вушкі дзвярэй) загадваў мазалі мёдам, «каб жыццё было салодкае».

Засяляючыся ў новы дом, абавязкова прыбярэць у старым — нічога не пакідаць пасля сябе. Не пажадана браць з сабой тая прадметы, якія не так даўно прымалі ўдзел у пахавальным абрадзе.

Сярод беларусаў шырока бытавала павер'е аб тым, што сапраўдным гаспадаром хаты з'яўляецца дамавічок, таму яго трэба заваць з сабой, пры гэтым прыхаты жменьку смецця каля парога старога жылля.

Калі дамачадцы пераступіць парог хаты, то бацька клаў ва ўсе куты хаты па тры манеты (на багацце), а маці распылапа па падлозе жменьку жыта, каб доўжылася жыццё і нарадзілася дзеці. Змадэліруючы сітуацыю так, каб першым гасцем у новай хаце быў мужчына — здарова, дужы, з добрым лёсам.

Усе тэ правілы, якія датычыліся ўлазін, цалкам стасуюцца і з асталюм з тагоды навасельля. Правадзіце яго так, каб ніхто не ўпіўся і не пасварыўся, тады ў хаце надоўга будзе мір і спакой.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Кантакты тэлефон: 292 21 03.

ДОБРЫЯ КАЗКІ ДЛЯ СУР'ЭЗНАГА ВЫХАВАННЯ

Калі вы знаёмныя з «ва ўсіх адноснах абяляным» Карлісанам, які жыве на даху, і ці лічыце сваёй сяброўкай дзівічкі Пэлі, па мянушцы Доўгая панчоха, ці калі гэтых героўяў любяць ваши дзеці, то рыхтуюцца да прыёмнай сустрэчы з казачным светам. Фестываль дзіцячага кіно «Казачны свет Астрыд Ліндгрэн» пачнецца ў Беларусі 24 кастрычніка.

Кіно, натуральна, будзе шведскае — па матывах твораў пісьменніка, якой сёлета спяўнаецца 100 гадоў. Сюжэты Астрыд Ліндгрэн на ўсе часы. Яны не проста забавляюць, а вучаць з маленства разважаць пра тое, што ёсць дора і як радаваць блізкімі любімымі людзьмі, які не сумавачы, калі сітуацыя, у якой апынуўся, зусім не вясячкая. Маленскі герой фільма «Крошка Нільс Карлсан», напрыклад, застасуе аздін у хаце, аднойчы знайшоў сабе пад локкам сябра. А дзеці, пра якіх распавядае стужка «Мы ўсе з Бюлербю», накіроўваюць свае намаганні на пошукі скарабў. Гісторыя двух хлопчыкаў з фільма «Браты Лынае Сэрца» ўвогуле раздзірае сэрца.

Фестывальныя фільмы змогуць паглядзець дзеці і іх бацькі не толькі ў сталіцы, але яшчэ ў Віцебску і Магілёве. Прыемна, што шведскія фільмы пойдучы з беларускім перакладам.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Дзёнік падарожніка НА ЗАХАД — З МІРАМ



Сталіцу Перу — Ліму амывае Ціхі акіян

Усюды відэакамеры. Якія там кліенты?! Тым не менш, казалі па сакрыце гошці з Чалыякіна, хто шукае прыгод — той знайдзе іх. Многія лічаць сутэнэрства значным артыкулам даходаў. Як толькі з'яўляюцца кліенты, тут жа прапанова паехаць на хату, званок закруціўся. Не паверым, мыхавіч аздін з расіян, але для любоўных пацех выдзяляецца аздін альбо некалькі падрыхтаваных пакоў. Пры гэтым кліенты могуць ся-

маглі перамяшчацца толькі па абмежаванай плошчы міжнароднага аэрапорта Панама-Сіці. Прыемна, але гэтаму абмежаванню не было ні канца, ні краю. Паўсюль працуюць аддзелы бяспошліннага гандлю: гэта спіртное, прамысловыя тавары, відэа- і аўдыёапаратура. Вось бы ў аэрапорце «Мінск-2» так. У адрозненне ад Кубы, тут ў пашане амерыканскія долары, бо ў супермаркэты Панама бярэ ўдзел у першую чаргу амерыканскі капітал. За еўра могуць аплатіць і не правесці. А вось за пластыкавыя карткі VISA ці Master Card — калі ласка. У гэтым я ўпэўніўся на ўласным прыкладзе, набываючы па пластыкавай картцы VISA Мінскага транзітнага банка флэшкарту на аздін гібгайт для ноутбука. На ўсё пра ўсё — хвілінка для разліку.

У Панама яшчэ раз упэўніўся: чым багацейшая краіна, тым менш у яе прэтэнзій і патрабаванняў да замежных турыстаў. На той жа Кубе работнікі аэрапорта глядзяць на цябе як на патэнцыяльнага перавозчыка какаўні ці незадакладанай валюты.

У аэрапорце Панама дзень у чаканні сваёй чаргі прама пад дзвярмя. Нехта будзе стаяць на шухеры каля ўвахода ў пад'езд. Такім чынам, завяршыўшы турні свабодных наорава расіян, праім на каханне па мясцовых мерках аказваецца камічным. Аплатя партнёршчы, паслугі сутэнэраў, арэнда памішання. У цэлым гэта выліваецца ў долараў 70—75 за гадзіну. Вось гэта ценнік! Прама як ў Амстэрдаме на вуліцы чырныхых літароў, дзе па службе, праўда, разлічваюцца не ў гадзінах, а ў заходах з разліку ў сярэднім 50 еўра.

Кажучы, што многія турысты не шкадуць грошай у Гаване нават на такія паходы па свабоднае каханне. Экзатыка патрабуе фінансаў — нічога не скажам.

Увесь беларускі дэсант з першымі пэўнамі ад'ядуць у аэрапорт Гаваны для пералёту ў Панама, адтуль праз дзве гадзіны — у Перу.

Віват, Панама!

Панама сустраэла нас такой спякотай, як і Куба. Праўда, яна транзітная пасажыры без візы, мы

мінатар самалёта чыжка ўявіць спалучэнне водаў Ціхага акіяна і самага доўгага ў свеце гарыстага ланцуга Андаў...

Віват, Перу — краіна інкаў!

Аэрапорт Хорхе Чавес сустрае нас спакойнай і разважлівай абстаноўкай. Гэта не Панама і не Капенгаген, тым не менш прыветлівы і спакойны. Прыемна, што нас сустракае гід Ірына, ураджанка Бялі. Мы цікавімся тэўзіяй беларускай дыяспары. Аказваецца, што нашчадкі брата тут не вельмі шмат. Зямля налічыла па пальцах каля 10 беларусаў «эмігрантаў». Ды не хвалюемся, кажа яна, у Перу з Беларусію шмат чаго агульнага. Усе задагваджаюць, што далей размова прайдзе пра бульбу. Перу — радзіма гэтай культуры, якую ў ісчона час Калумб Хрыстафор заўвёў з Сойна, і ўжо адтуль «другі хлеб» траніў у Беларусь. Наша гід, як сапраўдны «бульба», даводзіць бульбяную тэму да канца. У Перу, гаворыць Ірына, выведзена каля 3000 гатункаў бульбы, праўда, ярошчаваецца прыкладна 350 відаў. Але перш за ўсё, падкрэслівае зямлячка, Перу — гэта турыстычная Мекка. Штодзень у гэтай паўднёваамерыканскай краіне дзесяткі тысяч валацуж з усяго свету. Чаго толькі варты гарад Куска, дзе на вышыні амаль 4000 метраў знаходзіцца крапасць Пуска-Пуска, Храм Сонца. А пра адно з сямі цяперашніх Цудав Свету — зрублены горад інкаў Мачу-Пікчу і казачы не трэба. З таго часу, як амерыканскі гісторык Хаір Бінгам у 1911 годзе адркрыў гэтае горнае пасяленне, якое ўзвышаецца на вышыні амаль 3000 метраў, па энту адкрытых сцэжках інкаў прайшлі і праехалі мільёны замежных турыстаў. Не маглі не закруціць тэму пра возера Цішакка, вядомае нам таксама яшчэ са школьных падручнікаў. Атрымліваем адказ: у вобласці Пуно на высакарогім плазгар'і паміж Перу і Балівіяў знаходзіцца самае высокае судадходнае возера ў свеце Цішакка на вышыні больш за 3820 метраў над узроўнем мора. Яго плошча складае каля 8300 квадратных кіламетраў, прычым большая палова знаходзіцца ў Перу. Цікавімся накіонт бліжэйшага матча Куба Дэвіса. Ніякага ахвятажы, гаворыць наш гід. Ды і да пачатку гэтай сустрэчы яшчэ цэлы чатыры дні. Праўда, усе яны ў нас распісаны на гадзінах. Прама з аэрапорта едзем у Ліму ў 5-зоркавы гатэль «Вігус». Як і на Кубе, у нашым разуменні зорнасць аказвае тут намогна завшышаня. Ба-сейна няма, але ёсць чанок, ёсць Інтэрнэт, але няма верталётнай паліцы ў на даху. Зрэшты, нам хутчэй хочацца кінуць свае рэчы па нумарах і пацаць сваё знаёмства з Лімай, бо заўтра раніцай нас ужо чакае пералёт у Куска.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ.
(Працяг будзе.)



У аэрапорце Панама

А пры выльце на міжнародным раёсе зборы аэрапорта складаюць 25 мясцовых песа — гэта амаль 20 еўра. У Панама такіх нечаканых сюрпрызаў не назіраецца. Супрацоўнікі аэрапорта нават меркава аказваецца камічным. Аплатя партнёршчы, паслугі сутэнэраў, арэнда памішання. У цэлым гэта выліваецца ў долараў 70—75 за гадзіну. Вось гэта ценнік! Прама як ў Амстэрдаме на вуліцы чырныхых літароў, дзе па службе, праўда, разлічваюцца не ў гадзінах, а ў заходах з разліку ў сярэднім 50 еўра.

Кажучы, што многія турысты не шкадуць грошай у Гаване нават на такія паходы па свабоднае каханне. Экзатыка патрабуе фінансаў — нічога не скажам.

Увесь беларускі дэсант з першымі пэўнамі ад'ядуць у аэрапорт Гаваны для пералёту ў Панама, адтуль праз дзве гадзіны — у Перу.

Віват, Панама!

Панама сустраэла нас такой спякотай, як і Куба. Праўда, яна транзітная пасажыры без візы, мы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
на 89-ом открытом аукционе по продаже объекта коммунальной собственности города Мінска **21 ноября**

1	Наименование объекта	Здания, сооружения и иное имущество детского оздоровительного лагеря «Держиничи»
2	Местонахождение объекта	Минская обл., Минский район, д. Зеленое
3	Тип помещения	отдельностоящие
4	Начальная цена продажи (млн. руб)	770,0
5	Сумма задатка (млн. руб)	77,0
6	Условия продажи объекта	Сохранение объекта природоохранного, оздоровительного и рекреационного назначения (массовый отдых, туризм, санаторно-курортное лечение), оплата за приобретенный объект производится в течение 30 календарных дней с момента средства за приобретаемый объект подписание договора купли-продажи; объект перечисляется в бюджет г. Мінска
7	Площадь земельного участка (га)	5,55 га
8	Характеристика строения	Объект состоит из зданий (кирпичных, деревянных шифтовых) и сооружений 1961—1981 годов постройки, огражден металлическим забором, имеется канализация, электроосвещение, наружный водопровод, на территории числится 2682 единицы деревьев и кустарников, 46508 кв. м напочвенного покрова

Продавец и Организатор аукциона - Мінский городской территориальный фонд государственного имущества г. Мінска, пр. Независимости, 8.

Объект продается в собственности, договор купли-продажи заключается в течение 10-ти рабочих дней после проведения аукциона. Оформление права землепользования производится Покупателем.

1) Аукцион состоится 21 ноября 2007 г. в 12.00. по адресу: г. Мінск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов (многоэтажное здание);
2) Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, представить по адресу фонда «Минскгоримущество» следующие документы: заявление на участие в аукционе; копии учредительных документов и свидетельства о регистрации, заверенные нотариально, либо органом, осуществляющим регистрацию (для юридических лиц); заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих внесение: а) задатка в сумме 10 % начальной цены; б) платы за участие в аукционе в размере 4-х базовых величин. Данные средства перечисляются на расчетный счет № 3632900000343 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 795, УНП 100048181 Мінского городского территориального фонда государственного имущества. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с фондом «Минскгоримущество» Соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. При подаче заявления представителю юридического лица должен иметь паспорт, доверенность на участие в аукционе и на подписание документов. Физическое лицо (или его представитель, участвующий в аукционе по доверенности) - паспорт. Заявление с комплектом документов на участие в аукционе принимается по адресу: г. Мінск, пр. Независимости, 8, ком. 225 по 20 ноября 2007 г. включительно с 9.00 до 17.00 по рабочим дням.

3) Оплата за объект осуществляется по безналичному расчету согласно договору купли-продажи.
4) Сумма возмещения затрат, понесенных фондом «Минскгоримущество» по организации и проведению аукциона, перечисляется победителю аукциона в течение 5 банковских дней на расчетный счет, указанный в протоколе о результатах аукциона.
5) Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомиться с объектом.

Контактный телефон: (017) 200 66 24

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	7.46	18.02	10.16
Віцебск	7.38	17.49	10.11
Магілёў	7.36	17.52	10.16
Гомель	7.30	17.52	10.22
Гродна	8.00	18.18	10.18
Брэст	7.58	18.21	10.23

Месяц
Першая квадра 19 кастрычніка.
Месяц у сузор'і Вадאלея.

Імяніны
Пр. Пелагеі, Мікалая, Сяргея, Юльяна;
К. Ірэны, Віталія, Яна.

Надвор'е на заўтра

Абазначэнні
t°C ўначы, t°C уздзень, атмасферны ціск, воблачка, пахмурна, новылі дождж

Віцебск: +4...+6 752 мм
Гродна: +3...+5 756 мм
Мінск: +3...+5 741 мм
Магілёў: +5...+7 749 мм
Брэст: 0...+2 753 мм
Гомель: +5...+7 756 мм

Няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў

...у суседзях

ВАРШАВА	+3 — +5 °C	МАСКВА	+10 — +12 °C
ВІЛЬНЮС	+4 — +6 °C	РЫГА	+4 — +6 °C
КІЕЎ	+7 — +9 °C	С-ПЕЦЬЯРБУРГ	+3 — +5 °C

20 кастрычніка

1905 год — пачалася Усерасійская стачка, аздін з найважнейшых этапаў Рэвалюцыі Рэвалюцыі 1905—1907 гадоў. Галоўную ролю ў яе падрыхтоўцы сыгралі бальшавікі, якія абіраўся ў сваёй дзейнасці на рапшні 3-га з'езда РСДРП.

1929 год — ЦК ВКП (б) абвясціў курс на поўную калектывізацыю сельскай гаспадаркі і «знішчэнне кулацкага класа». Выконваючы рашэнне вышэйшых партыйных органаў, у студзені 1930 года ЦК КП(б) Беларусі ставіць задачу завяршыць калектывізацыю ў рэспубліцы за два гады — да канца 1931 года. Не лічыцца з рэальнасцю, бюро ЦК КП(б) Беларусі прымае рашэнне калектывізацыю 80 працэнтаў сялянскай гаспадаркі ўжо да пачатку веснавой сцябы. Пачынаецца гонка за высокімі тэмпамі калектывізацыі аграўомі і раённымі камітэтамі партыі. І ўжо ў пачатку лютага 1930 года ў 30 раёнах Беларусі калектывізацыя была даведзена да 86 працэнтаў, а ў сямі раёнах — на